

Modern History Archives
Archief Nieuwsgidsje Russische
Post 1121 nummer 216

УЛАДЗІМІР
ДАМАШЭВІЧ

Прамова на IX з'езьдзе пісьменнікау БССР,
красавік 1986 года/.

Калі ўбіраюча хлебаробы, каб падвесыці вінікі года, пра што яны гаворань? Відаць, не толькі пра цэнтиры. Яны будуць гаварыць пра насельне, глебу, пра угнаенне, пра надвор'е і клімат увогуле, пра формы і методы гаспадарання, — гэта значыць, пра усе фактары, якія спрыяюць і не спрыяюць ураджайнасці.

А пра што гаворым мы, пісьменнікі, сабраўшыся на свой фрум? Натуральна, пра свае дасягненныі, здабыткі і г.д. Гэты напісай рсман пра горад — хвала яму, гэты пра вёску — і яму слава, а гэты пра вайну — таксама добра. Дасягненныі нашы вялікія — гэта факт, але яны маглі быць значна большыя — каб мы былі трохі іншыя, чым мы ёсьць. Мы не хочам бачыць, не хочам лічыць иенапісаных творау, хоць яны павінны былі быць, як тыя дзеци, што не парадзіліся, бо іх башкі загінулі на апошній вайне яшчэ маладымі і нежанатымі.

Мы не гаворим пра глебу, якая нас жывіць. А усё яе менш і менш, сухія вятры эпохі рабіць сваю разбураючу справу: начынаецца эрозія, замахаюць наші карані, заплываюць, перастаюць бруїца крыніцы, якія нас жывілі. На волі нейкіх міфічных меліяратарау мяняецца наш творчы клімат, наша атмасфера. А мы гаворим пра вобраз сучасніка у беларускай літаратуре, пра ваенню тэму і інш. Мы гаворим пра што хочаце, толькі не пра набалелныя тэмы і праблемы. Нават дзелім лауры, спрачаемся за прэміі.

Сымех ды й гэдзе! Як кака наша прымаука, не да парасяць, калі съвіньню смаляць.

Нам трэба гаварыць пра нашу мову, культуру, школу. Трэба гаварыць пра тое, на якой мове размауляе наш сучаснік цяпер — дома, на вуліцы, на работе; на якой мове ён піша дзелавыя паперы, свае лісты да маці.

Перавялі беларускія школы у гарадах на рускую мову — ну і няхай сабе, моі калі зноўдзенца некта сымелы і адверне назад, але навонта нам спрачаница з тым на Міністэрствам асьветы? Мы не зауважылі, як страдлі сваю школу, мы не ведаем, хто і калі нам яе варне. Мы трацім апошняга настауніка, які ведае родную мову і хоча, каб вучань памбіту яе назаусёды, як родную маці.

Мы не зауважылі, як аддаліся на волю чыноўніка, а ён пераводзіць усё на гроши, ён і нацыянальную культуру і асьвету вымірае грашыма: гэта не дае прыбытку, гэта дае. Будзе тое, што дае. Міністр культуры СССР Дземічай на ХХII зыездзе гаварыў: "Странно, но факт, что плановые органы до последнего времени рассматривали культурное строительство как некую нерентабельную нагрузку на экономику, как чисто затратные расходы..."

У нас, иявыгадна пошту зфармляць па-беларуску — штампы, штэмпелі — усё гэта на рускай мове, хоць у нашых суседзяў — украінцаў — на дзіцюх мовах. У нас не прымарць тэлеграму па-беларуску, сувязісткі спасылаюцца на тое, што у іх німа беларускага шрифта ці яны не ведаюць мовы. Нядауна "Роднае слова" паведаміла, што у Міністэрстве сувязі ёсьць пастанова, згоду(ок).net

на зыякай паштовыя адпрауленыі дазвалецца афармляць на дзвух мовах. Дум'ю, пра гэту пастанову мала хто ведау дагэтуль з работнікам сувязі.

А возьмем Міністэрства шляхоу зносін. Мала таго, што яно ад Уладзівастока да Брэста гаворыць на адной мове, дык яно заразіць нават падзямлю. Наша мінскага матро - "вотчина Министерства путей сообщения", нібы яно будавалася за яго гроны, а не за креуння наши, беларускія. Чыноунік пад выглядам стандартызацыі I уніфікацыі робіць абсолютную асіміляцыю, не думаручы пра канчатковыя вынікі.

Урэшце, хай бы чыноунікі з розных міністэрстваў для палёгкі карыстася адной мовай - рускай. Яны ужо дауне забыліся, што гэта Іх у свой час ушчувау Ленін - за ту ж шуную ўніфікацыю I стандартызацыю, якая абарочваеца пра звычайнай русіфікацыі.

Лык не, чыноунікі лезуть у нашу душу, яны хочуць забраць у нас тое, што стагодзьдзялі ляжала у душах наших бацькоў бясцэнным дарам, - яны пасягнуць на нашу мову. І мы пускаем Іх у нашу душу, разъменьваем бясцэнны дар на дробную манету тымчасовой, хуткай выгады.

Шмат якія наши наакварот высокаадукаваныя беларусы скільны думачь, што наша мова адамрэ, што яна іспатрэбна уже сёньня, бо у нас реакты-на-актыўны век для зносін у межах нашай вялікай дзяржавы хопіць I адной мовы - рускай. Яны не проста забываюць, што у нас има аздай дзяржаунай мовы, што руская мова служыць средкем міжнародных зносін. Яны лічань, што любая другая мова будзе толькі замінаць: вось бачыце, як дзеці у школе пакутуюць, блытаюць рускія слова I беларускія. Вось што піша на радыё наш зямляк, беларус, з Віцебшчыны:

"А, действительно, зачем нам белорусский язык? За чем нам два одинаковых языка? Русский язык похож на белорусский, белорусский на русский. Никто ни в городе, ни в селе не пишет и не читает на белорусском языке. И, разумеется, читать не будет. Человек выбирает то, что удобней, приятней и т.д.

Тысячи преподавателей белорусского языка, который никому не нужен и никто им не пользуется. Миллионы печатных книг на белорусском языке, которые никто не читает. Люди затрачивают огромный труд, который никому не нужен... школьники перегружены, а мы их заставляем изучать белорусский язык, который им не понадобится в жизни. /Валкович, бухгалтер/

Царскі чыноунік з Міністэрства сувязі усклікнуу бы, прачытаўши такое: ясна, што чалавек у нацыянальной палітыцы нічога не кумекае, але Бог зь Ім: нам меней марокі з гэтымі перакладамі, з гэтымі мовамі, I лішні рубель будзе сэкамонлем. Што І треба даказаць.

А што скажа на гэта съядомы камуніст-ленінец? Перш за ўсё ён скажа, мне здаецца, што нацыянальнае пытанье у Беларусі страшніца запушчанае I закінутае, што патрыятычнае выхаваныне тут не на належнай вышыні. Ік можна так разважаць пра сваю родную мову? Лык гэта ю адкрытае рэнегацтва, адкрыты заклік адракашча ад свайго роднага, самага дарагога.

Гэта тое самае, што заклікань адракаша ад роднае маткі, ад роднага батькі. І калі такія погляды не адзінкавыя, то І прауда, што трэба задумаша: а што за прычны? Чаму людзі так лічань, чаму так думаюць?

Сказаць, што народ на ўсё глядзіць практычна, будзе вялікім перабольшванием. Лепш сказаць, што многія людзі на ўсё глядзіць практычна. І яны часта робяць надвор'е. Выгадна мне - я "за", не выгадна - я "супраць". Так глядзіць на сёньняшні дзень бухгалтар з Віцебіччыны. Навошта яму беларуская мова? Уся бухгалтэрня вядзенца па-руську. І больш яму нічога ня трэба да, так спакайней.

А возьмем чытача. Не так дауно часопіс "Маладесьць" меу тыраж 20 тыс. асобнікау, а цінер стау амаль напалову меншы. Аднак яго яшчэ чытасць, яшчэ выпісваюць. А ці выпісваюць яго нашы школы, бібліятэкі? Вельмі і вельмі рэдка. Чытаеща літаратура на рускай мове, книжкі наших пісьменнікаў у школьніх бібліятэках чытацца па-руську, бо у іх вялікія тыражы, на беларускій мове книга у школьную бібліятэку не трапляє. Тут наш бухгалтар кака горкую прауду. Перавёшы усе гарадскія школы на рускую мову, мы страцілі самага масавага чытана - школьніка, студэнта, навучэнца ПТВ, але дойдзе і да пенсіянера.

Мы самі, пісьменнікі, не заусёды выпісваём свой родны часопіс - для сябе, для сваіх дзяцей. І з тымі ж дзецімі у сям'і часта гаворим па-руську. Мы нават чуем ад некаторых маладых і пачынаючых пагардлівае стауленьне да нашай мовы. І мы, як і дзігуна, прымаем іх у Саюз пісьменнікаў Беларусі. Дык чаго мы хочам ад іншых? Мы любім ўсё рабіць як людзі. Мы людзі практычныя...

Мне здаецца, мы странна сябе захвалілі, і мы рабім гэта моўпадсъяздом, каб нас не мучыла сумленіе, што на наших вачах, нашымі рукамі робяцца справы, за якія нас нашчадкі, груба кажучы, праклянуць. Праклянуць за тое, што мы за сваё асабістасце прадаём агульнацянальнае, а рабіць такое мы не маём нікага маржынага права. Мы сячэм сук, на якім сядзім. Мы сваімі рукамі рабім пустельню - нацыянальную пустельню там, дзе тысячи га-доў жылі і квітнелі беларускія травы і кветкі, лясы і сады. Сёньня мы, "ничтоже сумнящеся", аддаём тое багацьце якое нашы продкі па крупіцы, па каліцу, па маленькой макулінцы зьбіралі стагодзьдзягі, зберагалі ад чужинца, за якое наміралі сотнямі і тысячамі, за якое ішлі на катаргу і на шибеніцу. Мы самае вялікае сваё багацьце, якое не мае нават пакін, палічылі не вартым вnedзенага яйка.

Вось як можна ачмурыць чалавека - Гнажай і ни скажаш, калі акурваць на працягу стагодзьдзяу шавіністичным чадам. Чалавек паступова уже рабіцца Гнішы: ён не пазнае свайго мінулага, свайго сёньняшніяга, у зутра глядзіць чужымі кінзімі вачыма. Там ужо ён не знаходзіць месца сабе, свайму народу, яго мове: гэта нешта такое, як білізна - скінуу, памяняу на Гнішую: новую. Як сказау Францішак Багушэвіч: "Мова - гэта юдзека душы". Што ён меу на

увазе так гаворачы? А тое, што адзека з души не здымешца так праста, як з цела. Адзека з души здымешца разам з душой - вось у чым сакрэт. Калі не будзе беларускай мовы, не будзе і нас, беларусау, не будзе нашага народа. "Вымер язык в устах народа - вымер и народ". - сурэва скажу вялікі рускі педагог Ушынскі.

Балгарскі вучоны Джуджау развязвае гэту думку далей: "Са зынікненiem мовы зынікае і этнічна культура, для якой мова з'яўляеца крыніцай і апорай, а разам з адміраньнем этнічнай культуры гіне і нацыянальная съядомасць. Страта мовы - гэта самая вялікая катастрофа для народа".

І у другім месцы: "Асіміляцыя адной мовы другою азначае паміранье асіміляванай мовы і нацыянальный съядомасці народа, які на гэтай мове гавары... Асіміляцыя азначае поунае разбурэнне сацыяльнага арганізма - народа, націі, расы, племені і яго інтэграцыю у другі сацыяльны арганізм." /С.Джуджау, прафесар. "Мир науки", 1980/.

У наш час, калі кожная кветка і монка на уліку, калі кожная птушка і зывер лічаша вялікую кантоунасць прыроды, аберагашы і заносіца ў Чырвоную кніту, калі яму пагражает пагібель, вынічэнне, сёньня мы, нація у 10 млн. чалавек, самі сваім ходам ідзем у Чырвоную кніту. Няужо не знайдзенца съмелай і духай рукі, каб стрымашь нас, каб не дапусьціць да таго, што мы загінем як народ? Думаю і спадзяюся, што знайдзенца!

А што мы так ставімся апошнім часам да роднай мовы, да уласнае гісторыі, да будучыні свайго народа, мне здаецца, вінавата перш за ўсё наша асьвета, наша школа, іruk, радыё і тэлебачанье, якія не вядуць широкай і зацікауленай прааганды патрыятызму у наших дзеніях і у нас саміх, вінаваты нашы школьнія падручнікі, якія часта напісаны сухой казённай мовай, на нізкім навуковыім і педагогічным узроуні. Яны не забуджоць нацыянальных, патрыятычных пачуцця. Да пытаньню патрыятычнага і гісторычнага выхаду мы адносімся прадузята, з нейкай аглядкай і недаверам, лічыкіх ледзь не шкоднымі і гэта не выпадкова. Чорная старонка нашай гісторыі, 37-ы год, рабіуся без задній думкі: вынічыць і запалохаць нацыянальныя кадры савецкіх рэспублік, зынізіць нацыянальную съядомасць да узреуя, калі людзі успрымаюць усякае праяуленыне нацыянальнай культуры і дзейнасці як крамолу, як варожую Савецкай уладзе зъяву, а гутарка на роднай мове, не па-руську, трактуецца і мениш і больш як нацыяналізм, падлягае выкaranенню. Як і горка гаварыць, рэчыду гэтай чорнай хваробы праявіуся у нядзелю на Траецкім прадмесці, ва ўсёй сваій агінасці, калі банда п'янных хуліганau /былия "ауганцы", праіструктаваны у рапкаме камсамола, што там зъбіраюцца "белорусские фашисты" - заувага/ у чорных пальчатках зъбівала школьнікау адзінай у Менску беларускай школы.

Думаю, што зъезд асудзіць гэты ганебны учынак, а наши кіраунікі рэспублікі зробяць ўсё, каб такое не паутаралася.

У.І.Ленін адкрыта і ясна патрабавау нацыянальнага роунапраўя і яго пала-
жэнні сформулявау у трох пунктах:

1. Забеспічэнне роуных умоў разьвіцця ўсіх нацый, народаў, роунага
права карысташца роднай мовай, мець нацыянальную школу і г. д.

2. Забеспічэнне такога демакратычнага ладу, пры якім не ўтіскаліся б
у правах нацыянальных меншасці.

3. Свабоднае разьвіццё палітычнага жыцця, эканомікі і культуры ўсіх
нацый і народнасці.

Праз збліжэнне нацый - да іх росквіту, праз росквіт - да збліжэння.
Збліжэнне нацый - працэс ірацыйны, і яны захаваюцца яшчэ доуга. Ленін
назваў цедарэчнай марай думку пра збліжэнне нацыянальных адрозненняў
у перыяд перамогі сацыялізму у адной краіне. З перамогай сацыялізму коль-
касць моу не зьминішыца, а, наадварот, яны свабодна разьвіваюцца на базе
уласнай пісьменнасці і літаратуры... Сённяні, калі мы вяртаемся да ленін-
скіх нормаў ва ўсіх сферах нашага жыцця, думаю, што і у нацыянальным
питанні мы вернемся да ленінскіх падажэнняў аб роунасці нацый і аб спы-
неніі усякага ушчамлення адной нацыі другой.

Як сказаў рускі празаік А. Злобін: "Мы старались решать проблемы по ста-
рой схеме - а вдруг рассосётся? Нет! ніче Не рассосется, самим придется ре-
шать, не перекладывая на плечи внуков."

Наші беларускія пісьменнікі на чале з незабиўным У. Каракевічам ужо
шмат гадоў штурмуюць цьвярдыню нашай цікавай і багатай гісторыі. Яны йдуць,
можна сказаць, па цаліку, яны самі себе пракладваюць дарогу у неўядомае.
А нашы гісторыкі, як ужо нешта зроблена, выходзяць, гледзяць у біноклі,
дзе скрылена, дзе не туды пайшло і шмат чаго знаходзяць.

Таварыши беларускія гісторыкі! Дзе ваш сапраудны новы, з новых, нау-
ковых пазіцый напісаны падручнік па гісторыі Беларусі для наших школ, без
якога мы не можам скрануцца з месца, які першакласнікі без лемантара? Ня-
жу-
ко вы лічыце, што падручнік Абэцэдарскага, які састарэй маральна і наукова
яшчэ да свайго першага выдання - гэта і ёсьць тое, што павінны чытаць нашы
дзеці? Ці мо^в вы лічыце яго апошнім словам ў беларускай науцы? І яго не-
магчыма чытаць без абурэння! Там усё або спрошчана, або эмочана, або
сфальсіфікавана і не адпавядае гістарычнай праудзе. Там сапрауднай науکай
і не пахне. Дык ці можа такі падручнік выхаваць ў вучня добрыя патріятычныя
научыці да сваёй гісторыі, да свайго краю і народу? Хіба абудзіць ён нацы-
янальную геднасць, якая ёсьць ва ўсіх народаў, толькі у нас яна засталася
неразбуджанай? Наадварот, такі падручнік можа толькі адштурхнуць ад прад-
мета, пра які піша. Да таго ж Ен выдаецца - вось ужо хутка 20 год па-руску.
На беларускай мове - для вёскі - 17 тыс. асобнікаў. І наша Міністэрства
асветы лічыць гэта нармальным: гісторыя Беларусі беларускія дзені у гора-
дзе чытаць нават не на беларускай мове. Вось адкуль пачынаецца наш патрн-

ятнізм, вось адкуль Ідзе пагарда да свайго уласнага: да гісторыі, да Радзімы, да свайго народа і мовы.

Рускі мастак В.Васнякоу аднойчы сказау, што "плох тот народ, кото-
рый не ценит, не помнит и не любит своей истории".

Нам трэба з усёй сур'ёзнасцю перагледзець сістэму нашага выхаванья,
сістэму адукацыі і асьветы, каб мы змаглі выхоуваць съядомых члену наша
нашага грамадства, каб яны ведалі, чые яны сыны і дочки, каб яны паважалі
і любілі сваю гісторыю, свой народ і сваю мову. Ад гэтага наша Савецкая
дзяржава толькі выйграе, яна будзе яшчэ мацнейшай. Бо моцная толькі
съядомая, шчырая, адкрытая дружба.

Культура народа можа разывівацца толькі на яго мове. Інакш усё пе-
ратварэнне у сваю процілегласць. Вось толькі два прыклады. Дастаеу-
скі выйшау з беларусау, а стау вялікім рускім пісьменнікам. А.Міцке-
віч стау нацыянальным геніем Польшчи. І яшчэ адзін прыклад - у нашу ка-
рысьць: юрэй Самуіл Плаунік стау беларускім пісьменнікам Зымітраком
Бядуляй. Такімі зрабіла іх мова, а не нацыянальная прыналежнасць.

Аб гэтым лёгка гаварыць, але калі удумана, якія вялікія страты ми
мелі прац цалым стагодзьдзі, то яшчэ даўчина, як мы дагэтуль живём - і
не бяднеем, а усё багацеем. І мы будзем менш яшчэ больш, калі Міністэр-
ства Асьветы і Культуры будуць гаварыць са сваім народам на яго роднай
мове. Інакш яны мала і вельмі мага зробіць для свае нацыі.

Ад нас з вамі залежыць, каб мы не згубіліся, не растварыліся, не
асіміляваліся, а каб, як дыямент са сваім яму анатому уласцівымі гра-
ніямі, засталіся са сваёй мовай, культурай, непаупорнай душой.

Літаратура - гэта памяць народа, памяць аб самім сабе, аб сваіх
продках, звычаях і паміненнях свайго народа, запісаная яго мовай.

Культура - твар народа, яго душа. Як на твары чалавека відно самое
назначнае апхіленыне ад нормы - нейкая сказінка, дробы прынч, так і
на культуры народа відно усе яго радзімыя плямы, усе зігзагі гісторыі,
шлякі і шчасльвія часы.

За кіавыхаванасць дзяцей насыць адказнасць бацькі, за некультур-
насць народа адказвае урад, дзяржава, перш за усё Міністэрства Асьветы
і Міністэрства Культуры.